





# МНОЖЫЦЬ ВОПЫТ ЛЕПШЫХ АГІТАРАУ!

## ЯК ПРАЦУЕ КАЛГАСНЫ АГІТКАЛЕКТЫЎ

(З выступлення кіраўніка агіткалектыва Галаўчанскага сельсовета тав. Ковеля)

Я з'яўляюся кіраўніком агіткалектыва пры Галаўчанскім сельсавеце. Нараўлянскага раёна, які складаецца з 34 чалавек. З іх 21 чал. — настаўнікі, 19 чал. — калгаснікі і старшынкі калгасаў і 3 — кіраўнікі сельсовета. Агіткалектыў на кожны месяц складае план работ, які зацвярджаецца райкомом партыі.

Чатыры разы ў месяц мы праводзім нарады агітараў. На гэтых нарадах разбіраем усе матэрыялы, якія агітатар павінен раз'ясніць масам, сумеена вырашаем найбольш складаныя тэарэтычныя пытанні, абмяняемся вопытам работы. Для памяцкі паўтараем развіцця агітараў 4—5 разоў у месяц чытаюцца для іх лекцыі. Так, напрыклад, у маі мы ўжо правялі лекцыю аб сельскай гаспадарцы СССР у трэцім п'яцігоддзі і з'ява кансультацыі на другую раздзелу гісторыі партыі.

Адначасова праводзім чытку мастацкай літаратуры для таго, каб агітатары мелі магчымасць не скарыстаць у гутарках. Гэта вельмі ажыццяўляе работу агітара.

Сярод агітараў ў нас большасць — настаўнікі і тату, звычайна, летам, у час канікулаў, агітацыйная работа праводзіцца слаба. Мы рашылі падарыць агітараў з асяродка саміх калгаснікаў для таго, каб работа праводзілася сістэматычна. Мы сур'ёзна ўзяліся за вырашчванне агітараў-калгаснікаў. Многія з іх, хоць і падыходзілі да агітацыйнай работы, але не мелі ніякага вопыту. Напрыклад, ёсць у нас калгаснік Грыгорыў Шыкун. Ён стаханавец, палітычна развіты, чытае газеты, але чалавек ён вельмі скромны і баіцца публічна выступаць. Я хацеў яго скарыстаць для агітацыйнай работы. Ён гаворыць — «Вядома што, не магу выступаць, баюся. Як пачу гаварыць — у горле перасыхае, язык залягае і думкі ўсе бягваюць». Але агітатар з яго ўсё-ж вышаў добры. Я спачатку распрацаваў з ім прамову тав. Андрэева і дапамог яму напісаць поўнаасцю ўсю яго першую гутарку.

Пасля гэтага пайшоў з ім на калгасны оход, уздзейнічаў на яго, каб ён высту-

піў. І ён выступіў добра, з энтузіязмам, прыгожа, проста і зразумела.

На наступны дзень я падрыхтаваў яго правесці заняткі гуртка. Заняткі прайшлі таксама добра.

Такім чынам, я пабраў 10 чалавек калгаснікаў, якія ўпершыню пачалі весці агітацыйную работу. Я часта па 4—5 чалавек вадзіў на заняткі да лепшых агітараў. Яны слухалі, як праводзіцца заняткі, а пасля гэтага мы абмяркоўвалі праслуханую гутарку, адзначалі ёе станоўчыя і адмоўныя бакі. Гэта з'яўляла памогаю маладым агітарам самім лепш рыхтавацца да гутаркі. Зараз гэтыя агітатары надронна праводзяць работу. Цяпер, калі настаўнікі пачаўць на лета, у нас ёсць на каго абавярціцца ў вясні, ёсць з кім працаваць.

Усю агітацыйную работу мы ўвядзем з калгасным жыццём. У нас толькі першы год працуюць калгасныя званні. Вопыту работы яны не маюць. Таму пры вылучэнні прамовы тав. Андрэева асабліва ўвага агітарам была ўдзелена на тое, каб панаўляюцца вопыт лепшых, сфармаўскіх званняў нашага сельсовета, такіх, як званні Засімовіч і Бабака. Гэтыя званні ў 3—4 дні скончылі вяснавую сяўбу, сабралі велізарную колькасць угнаенняў, курныя памёткі, попель, заклаў рэкорды ўчасткі. У іх добра пастаўлена дысцыпліна. На занятках агітатары сістэматычна панаўляюцца вопыт гэтых лепшых званняў. Напрыклад, у вясне Засімовіч працавала цэлы год у якасці агітара настаўніца-арганізатар Таранька. Часта яе заняткі ператвараліся ў запашую гутарку, калгаснікі дзяліліся сваімі планами, нарэшце, а часам і крыўдамі на тых ці іншых неаралі ў калгасе, якія пераказваліся нармальнай рабочае аснова. Пасля гэтага яна ішла да старшынкі калгаса, да старшынкі сельсовета, дабіваецца, каб гэтыя неаралі былі ліквідаваны, каб справядлівыя параканні калгаснікаў былі задзелены. У рэзультат такой работы гэтае вясно з'яўляецца лепшым не толькі ў сельсавеце, але і ў раёне.

## СКАРЫСТОЎВАЮ НАГЛЯДНЫЯ ДАПАМОЖНІКІ

(З выступлення агітара Рэчыцкага цікавага завода тав. Хайкіна)

Добра абстаўлена месца для гутарак сярняе паслявоваму правядзенню заняткаў. Таму вельмі ўвагу я ўдзяляю падрыхтоўцы памяшкання для гутарак. Летам, у сонечнае надвор'е, заўсёды заняткі праводжу на паветры. Для гэтага я арганізавалі спецыяльнае месца, расставіў там разам са сваімі слухачамі сталы, скамейкі, разбіў шэрагі.

У час гутарак стараўся, каб людзі лепш зразумелі, аб чым я гавару; кожнае дозвучвалае слова раз'ясняю, цыфры разбіраю калектыўна. Калі даймі да месца ў дакладзе таварыша Сталіна аб «нейтралізацыі», пасля раз'яснення сутнасці гэтага слова, я паказаў карыкатуру, якая была змешчана ў нашай газеце «Рэчыцкая комуна». На ёй прадстаўлена ў вобразе жанчыны Чаха-Славакія, мужчыны — Англія, і ёсць напіс: «Грамадзянка, гутка на вас будзе напад бандытаў, лепш адзіце, што маеце, не супраціўляйцеся». Слухачы глядзяць на карыкатуру, сміюцца, і палітыка Англія ім становіцца больш зразумелай. Такія карыкатуры вельмі дапамагаюць засваенню матэрыяла.

Калі я праводзіў гутарку аб Першым маі, за два тыдні да гэтага я прачытаў гістарычную даведку аб святкаванні 1 мая ў Беларусі. Я скарыстаў у гутарцы тое

месца, дзе гаворыцца аб Рэчыцы. У нас на заводзе працую рабочы Фалей Ігнаціў, які быў уздзельнікам першамайскіх забастовак у Беларусі. Я запрасіў яго на нашу гутарку, ён расказаў, як праводзілася ў месце першамайская дэманстрацыя, расказаў аб забастоўцы на нашым заводзе, аб гуснай зраджанскай ролі мешавікоў, якія ў часе забастоўкі былі на стэрне фабрыкантаў. Гэта атрымалася проста, даходліва.

У сваіх гутарках я часта карыстаюся мастацкай літаратурай.

Калі я праводжу гутарку, то абавязкова ў канцы ўдзяляю ўвагу вытворчым пытанням. Нядаўна, калі я пачаў гаварыць аб невыкананні абавязальнасцяў па сацыялістычнаму імені Трэцій Сталінскай П'яцігодкі, то рабочыя рэкавалі, што іх не забяспечваюць протам, таму вытворчы план не выконваецца. Пасля гутаркі мы дагаварыліся з рэдактарам насеннай газеты, і быў выпушчаны спецыяльны нумар насеннай газеты, дзе перад адміністрацыяй стаяла пытанне аб забеспячэнні рабочых усімі матэрыяламі.

У рэзультат пэўны пэх з адстапача стаў перадавым пэхам завода. Так я ўвядваю палітычную гутарку з гаспадарчай работай.

25—26 мая ў Менску адбылася рэспубліканская нарада па пытаннях агітацыі, скліканая ЦК КП(б)Б. У нарадзе ўдзельнічалі перадавыя агітатары і кіраўнікі агіткалектываў прадпрыемстваў, калгасаў, устаноў і чыгуначнага транспарта рэспублікі. Ніжэй мы друкуем выступленні ўдзельнікаў нарады, у якіх яны дзеляцца сваім вопытам агітацыйна-масавай работы па раз'ясненню гістарычных рашэнняў XVIII з'езда нашай партыі.



25—26 мая адбылася рэспубліканская нарада кіраўнікоў агіткалектываў і агітараў пры ЦК КП(б)Б. На здымку: у асяд нарады. Фото Я. Салавейчыка.

## ПАЛІТГУТАРКІ Ў ЦЭХУ

(З выступлення агітара Гомсельмаша ім. Л. М. Кагановіча тав. Екермана)

Я працую начальнікам пэху Гомсельмаша ім. Кагановіча і вяду агітацыйную работу з двума групамі — з групай інжынера-тэхнічных работнікаў пэху ў колькасці 25 чалавек і з групай кваліфікаваных рабочых.

Працую заняткі рэгулярна, адзін раз у паўдзённую, пасля работы. Болей гутарка прадаўжаецца 2—2½ гадзіны. На гутарках заўсёды карыстаюся нагляднымі дапаможнікамі. На першаму раздзеле даклада таварыша Сталіна — аб міжнародным становішчы — я карыстаўся географічнай картай. Калі расступачу сутнасць праблемы, зрабіў дыяграму, дзе выкарыстаў ланцаў з дакладаў таварышаў Сталіна і Мануільскага. У дзятаме наглядна паказаў на цыфрах 1923—1929 і 1937 г. вытворчасць асобных галін прамысловасці. Паколькі маштаб дыяграмы я значна навялічыў, то яна атрымалася вельмі яснаю. Гаворачы аб палітыцы, я расказаў аб войнах справядлівых і несправядлівых, месна ўвядзў гэтыя гутаркі з алошнімі міжнароднымі падзеямі. Перш чым расказаць слухачам аб дзяржаве, сам уважліва прачытаў твор Леніна «Дзяржава і рэвалюцыя». Вынікі другой п'яцігодкі і задачы трэцій п'яцігодкі і ўвядзў з жыццём нашага завода. У выглядзе нагляднага дапаможніка распрацаваў спецыяльную таблічку, якая яскрава паказвала, колькі прадукцыі было выпушчана на заводзе ў выніку першай і другой п'яцігодкі і колькі выпускаецца цяпер. На такіх гутарках многія рабочыя ўспаміналі, якім быў наш завод у пачатку першай п'яцігодкі і адзначалі велізарны рост яго за год сталінскіх п'яцігодкаў.

Гаворачы аб палітычным матэрыяламі і культурнага становішча рабочых, прыводзіў цыфры фонда зарплат на нашаму заводзе і прадэманстраваў, як зарплата вырасла к сучаснаму моманту. Апрача таго, я склаў бюджэт аднаго рабочага і на гэтым прыкладзе праілюстраваў думку таварыша Молатава аб тым, што мы не маючы магчымасці знізіць пены на талеры, навялічылі зароботную плату і тым самым рэальна зарплата працоўных узрасла.

Вывучаючы прамову таварыша Варашылава, я адзначыў, што работа ПІХА ў нашым цэху пастаўлена недавальнаюча. Многія ўдзельнікі каманд не павышавалі свае ваенныя велі. Гэта пытанне было ўзнята перад партыйным бюро, перад аддзелам ПІХА на заводзе, і цяпер не толькі ў нашым цэху, але і на ўсім заводзе перагледзелі састаў аб'ектаў і пэўных каманд у бок іх абнаўлення.

На дакладу таварыша Сталіна я прачытаў з групай рабочых сем заняткаў і з групай інжынера-тэхнічных работнікаў — пяць заняткаў. Праводзячы гэтыя гутаркі, карыстаўся матэрыяламі даклада таварыша Мануільскага і выступленнямі таварышаў Мігана, Кагановіча і Андрэева. На вывучэнню прамовы таварыша Варашылава правёў тры заняткі з групай рабочых і двое — з групай інжынераў. Зараз мы вучымся даклад таварыша Молатава.

Да неахопаў агітацыйнай работы трэба аднесці дрэнную арганізацыю лекцыі і дакладаў для агітараў. На пастанове абкома і гаркома партыі ў Гомелі створаны тры парткабінецы, у тым ліку і на нашым заводзе. Але на сёння загалючка парткабінеца на заводзе няма. Таварыш, які ўзначальвае гэтую работу, не дазваляе патрабаванням, працягваемым да яго агітатарамі, бо ён сам палітычна слаба падрыхтаван. Наш завод знаходзіцца за горадам і таму пытанне аб умяшчэнні парткабінеца кваліфікаванымі работнікамі мае важнейшае значэнне для правядзення агітацыйнай работы.

## ДЗЕЙСНАСЦЬ БОЛЬШЭВІЦКАЙ АГІТАЦЫІ

(З выступлення тав. Ідэльчыка—агітара калгаса «Чырвоны Берэг», Арианскага раёна)

Я працую старшынёй калгаса. Гэта мая асноўная работа. Адначасова з'яўляюся агітарам.

Даклад таварыша Сталіна і матэрыялы XVIII з'езда мы вучылі па брыгадна. Брыгады знаходзіцца па аглегасці 1—1,5 кілометра ад адной і, зразумела, што ў адзін вечар або ў адзін час па ўсіх брыгадах зямліца не была. Мы вучыліся для правядзення чыгак і гутарак па матэрыялах XVIII з'езда партыі калгаснікаў тт. Таўбіна, Січонка, Бантарова, Бузуму. Пасля таго, як быў прачытан увесь матэрыял, мы пачалі дэталёва вучыцца рашэнні XVIII з'езда.

Прамова тав. Андрэева з'явілася для нас кіруючай ніццю ў штодзённай рабоце на правядзенню вясновай пасеўнай кампаніі. Далей мы прачыталі прамову таварыша Варашылава. Калгаснікі пасля гэтага пачалі моцна цікавіцца пытаннямі міжнароднага жыцця. Раней газеты калгаснікамі чыталіся не сістэматычна, асабліва аддал аб міжнародным становішчы, а цяпер я навіраў, што калгаснікі, калі бярэ газету, ён у першую чэргу цікавіцца матэрыяламі аб міжнародным становішчы.

Мы абмяркоўвалі з калгаснікамі, што азначае лозунг — дагнаць і параніць у эканамічных адносінах найбольш развітыя капіталістычныя краіны на працягу бліжэйшага перыяда часу. Цяпер калгаснікі маюць уяўленне на гэтаму пытанню. Мы таксама расступачылі калгаснікам лозунг

таварыша Сталіна аб 8 мільярдах пудоў хлеба.

Наш калгас па сваёму гаспадарчаму становішчу з'яўляецца адным з першых на раёну. Калі вы памятаеце, у пачатку гэтага года быў апублікаван у «Звяззе» зварот калгаснікаў калгаса імені Тальмана, Брагінскага раёна, якія прапанавалі заключыць сацыялістычна імені 20-годдзя БССР. У пачатку гэтага года ў Менску адбыўся злет стаханавцаў і перадавоў сельскай гаспадаркі БССР. На гэтым з'ездзе я знаёміўся з таварышамі з калгаса імені Тальмана. Мы дагаварыліся аб тым, што будзем сацыялістычна. На агітацыйным сходзе калгаснікаў я зрабіў даклад аб адбыццям з'езда і ўнёсе прапанову заключыць дагавор аб сацыялістычна з калгасам імені Тальмана. Калгаснікі вылучылі брыгаду, якая паехала ў Брагінскі раён і заключыла з тальманавцамі дагавор. Мы ўзялі абавязальнасць даць у сярэднім 20 цэнтнераў зернавых з гектара і пасяхова амагаемса за выкананне гэтага абавязальнасця.

Я хачу спыніцца на некаторых неахопах у нашай рабоце. Не глядзячы на тое, што ў нас ёсць комсамольская арганізацыя і што асабіста я многа займаюся пытаннем выхавальнай работы сярод комсамольцаў, пакуль у гэтай частцы поспеху мы не дасягнулі.

Я лічу, што райком комсомола павінен нам аказаць сур'ёзную дапамогу.

## АГІТАЦЫЙНАЯ РАБОТА Ў СОВЕЦКАЙ УСТАНОВЕ

(З выступлення тав. Левіна—агітара Віцебскага аб'яфінадзела)

Я працую агітарам у абласным фінансавым адзеле г. Віцебска. Да вучэння гісторычных рашэнняў XVIII з'езда ВП(б) мы, агітатары, прыступілі з моманту апублікавання ў друку гэтых матэрыялаў. Кожнае выступленне на з'ездзе мы месна ўвядзлі з задачай палітыковага выканання фінансавога плана на вобласці.

Вывучаючы даклад тав. Молатава, мы асабліва падрабозна спыніліся на пытанні бюджэта. Гэтая тема была падзелена на некалькі пунктаў. Усе таварышы рыхтавалі да гутарак матэрыялы па фінансаванню капіталаўкладанняў на вобласці за 1939 год і троецю п'яцігодку. Грунай агітараў быў падрыхтаван матэрыял аб расце бюджэта нашай вобласці з часу XVII да XVIII з'езда ВП(б). У рэзультат вучэння рашэнняў з'езда, мабілізаваўшых увесь калектыў на выкананне фінансавога плана, наша вобласць заняла першае месца ў рэспубліцы па выкананню дзяржаўных заданняў, заваяваўшы пераходны чырвоны сцяг.

Але ўсё-ж у правядзенні агітацыйнай работы ў нас ёсць многа неахопаў. Напрыклад, мы зусім не маем памяшкання для правядзення гутарак, сходаў. Прафсаюз фінансава-банкаўскіх работнікаў у горадзе налічвае 500 чалавек, і калі-б мы мелі невялікі чырвоны куток, дзе-б маглі збірацца і вучыцца тых ці іншых матэрыялаў, праслухаць тую ці іншую лекцыю, — мы-б дабіліся яшчэ лепшых паказальнікаў на ўсёй рабоце.

Да неахопаў трэба аднесці і тое, што

увагі агітацыйнай рабоце ва ўстановах. Многа друкуецца і ў рэспубліканскіх газетах матэрыялаў аб тым, як пастаўлена агітацыйна-прапагандысцкая работа на заводзе, на тым ці іншым прадпрыемстве, або ў калгасе, але як пастаўлена агітацыйная работа ў совецкай установе, — гэтага мы не сустракаем.

Ужо год, як існуе абласны фінансавы адзел, але за гэты час у нас у калектыве багчылі толькі адзін раз інструктара гаркома партыі па пытанню стварэння партарганізацыі, а пытаннімі прапаганды і агітацыі гарком не кіруе. У гарком партыі ўсё яшчэ існуе няправільны погляд на партыйную работу ва ўстановах. Туды работнікі райкома ідуць вельмі рэдка.

Тое, што ЦК КП(б)Б склікаў нас на нараду, вельмі добра. Мы тут абмяняем думкамі і адзін ад другога ўспрымаем лепшы вопыт. Гарком партыі ў Віцебску мог склікаць такую-ж нараду агітараў раёнаў. Але быда ў тым, што ён не ўдзяляе кіраўніцтва агітацыйнай работай ні якой увагі.

Дрэна абстаіць справа з арганізацыяй кансультацыі для агітараў. Пры вучэнні рашэнняў з'езда сустракаюцца асобныя пытанні, на якія адразу пажна аказаць. Калі-б перыядычна нас склікалі і кансультавалі, то працаваць было-б лягчэй і цікавей.

Мала гарком партыі арганізуе і лекцыі для агітараў, асабліва на антырэлігійныя тэмы. У планах агітацыйнай работы антырэлігійная прапаганда таксама выпадае, таму і агітатары часта гэту важнейшую галіну работы ігнаруюць.

